

Карэліцкая раённая бібліятэка

“СУСТРЭЧА”

(1 раз у два месяцы, апошняя пятніца першага месяца, 17.00)

Мэта:

-аб'яднанне аднадумцаў па інтарэсам для задавальнення патрэбаў ў межасобных зносінах.

Задачы:

-раскрыццё лепшых рысаў характару: дабрыні, любові, высакароднасці, патрыятызму з дапамогай зносін, знаёмствам з творамі айчынай і замежнай літаратуры, цікавымі публікацыямі з перыядычнага друку;

-арганізацыя тэматычных мерапрыемстваў, накіраваных на пашырэнне кругагляду ўдзельнікаў.

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

“СОНЕЙКА Ў ДУШЫ”

(4-я нядзеля кожнага месяца, 11.00)

Мэта:

-ўсебаковае інтэлектуальнае, духоўнае і творчае развіццё асобы дзіцяці.

Задачы:

-развіццё здольнасцяў: мовы, мыслення, фантазіі, творчасці, пазнавальных інтарэсаў дзяцей;

-выхаванне інфармацыйнай культуры, прывіццё навыкаў умелага карыстання кнігай;

-арганізацыя разнастайнага і цікавага вольнага часу дзяцей.

“ПРАМЕНЬЧЫК”

(2-я субота кожнага месяца, 11.00)

Мэта:

-выхаванне беражлівых адносін да прыроды.

Задачы:

-развіццё ў дзяцей экалагічных уяўленняў, ведаў пра каштоўнасці прыроды;

-фарміраванне ўменняў правільна ўзаемадзейнічаць з навакольнай прыродай; -практычнае далучэнне дзяцей да аховы і абароны навакольнага асяроддзя;

-рэклама экалагічнай літаратуры сярод падростаючага пакалення;

-стварэнне ўмоў для актыўнай пазнавальнай дзейнасці.

Мірская гарнасялковая бібліятэка

“НАШЧАДКІ”

(1 раз у квартал, апошні чацвер першага месяца квартала, 16.00)

Мэта:

-краязнаўчая адукацыя дзяцей і падлеткаў.

Задачы:

-знаёмства з бытам, прыродай, культурай, выдатнымі людзьмі роднага краю;

-рэклама краязнаўчай літаратуры сярод падростаючага пакалення;

-выхаванне патрыятызму, любові да малой радзімы, кнігі, чытання.

“СЯМЕЙНЫ КРУГ”

(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала, 17.00)

Мэта:

-арганізацыя сямейнага вольнага часу.

Задачы:

-павышэнне ўзроўню сямейных зносін;

- стварэнне спрыяльных умоў для рэалізацыі творчага патэнцыялу;
- прапаганда здаровага ладу жыцця;
- адраджэнне і перадача традыцый культурных і духоўных зносін з дапамогай кнігі і чытання.

Малюшыцкая сельская бібліятэка

“ПОЛЫМЯ”

(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала, 16.00)

Мэта:

-фарміраванне у дзяцей прававой і палітычнай культуры, актыўнай жыццёвай пазіцыі грамадзяніна-патрыёта.

Задачы:

- фарміраванне патрыятычных пачуццяў і грамадзянскай самасвядомасці праз далучэнне да чытання;
- выхаванне любові да Радзімы, свайго краю, пачуцця вернасці Айчыне.
- арганізацыя мерапрыемстваў, сустрэч з ветэранамі вайны, тыла, ваеннаслужачымі.

Баранавіцкая сельская бібліятэка

“ВЕСЯЛУН”

(1 раз у два месяцы, апошні чацвер другога месяца, 17.00)

Мэта:

-раскрыццё творчага патэнцыялу ўдзельнікаў аб'яднання.

Задачы:

- наладжванне сяброўскіх адносін, духоўнай еднасці, змястоўнасці;
- фарміраванне эстэтычнага густу, маральных якасцяў;
- выхаванне культуры быту і адпачынку, уменне мэтазгодна і эфектыўна выкарыстоўваць вольны час;
- арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў.

Турэцкая сельская бібліятэка

“ЧАРОЎНАЯ КРЫНІЧКА”

(3-я субота кожнага месяца (акрамя чэрвеня, ліпеня, жніўня), 12.00)

Мэта:

-выхаванне ў дзяцей культуры чытання і любові да кнігі.

Задачы:

- пашырэнне кругагляду, творчай і пазнавальнай актыўнасці дзяцей;
- далучэнне іх да каштоўнасцяў нацыянальнай і сусветнай дзіцячай літаратуры;
- арганізацыя культурна-дасугавай дзейнасці, накіраванай на прасоўванне кнігі і чытання;
- фарміраванне цікавасці да чытання ў бібліятэцы.

Ярэміцкая сельская бібліятэка

“АЛЕСЯ”

(3-я пятніца кожнага месяца, 18.00)

Мэта:

-аб'яднанне аднадумцаў для задавальнення патрэбаў ў межасобных зносінах.

Задачы:

- далучэнне да вытокаў сусветнай і айчынай культуры, кнігі, чытання;
- арганізацыя зносін жанчын;

- падрыхтоўка і правядзенне комплексных мерапрыемстваў, якія ствараюць умовы для культурнага развіцця ўдзельнікаў аб'яднання;
- выяўленне і развіццё творчага патэнцыялу.

Цырынская сельская бібліятэка

“НАДЗЕЯ”

(3-і панядзелак кожнага месяца, 15.00)

Мэта:

-адроджэнне нацыянальных духоўных традыцый у сучасным грамадстве.

Задачы:

- фарміраванне духоўна-маральных каштоўнасцяў у традыцыях праваслаўнай культуры;
- арганізацыя сумесных святаў і вечароў для змястоўнага правядзення вольнага часу;
- стымуляванне творчай дзейнасці жанчын.

Жухавіцкая сельская бібліятэка

“ФЛОРА”

(1 раз у квартал, апошні чацвер першага месяца квартала, 17.00)

Мэта:

-аб'яднанне пажылых людзей з агульнымі інтарэсамі і захапленнямі.

Задачы:

- забеспячэнне магчымасці правядзення вольнага часу, праявы іх творчых здольнасцяў;
- далучэнне ўдзельнікаў да творчасці літаратараў, мастакоў, кампазітараў, якія непарыўна звязаны з прыродай.
- павышэнне жыццёвага і духоўнага патэнцыялу;
- інфармаванне ўдзельнікаў аб'яднання аб навінках літаратуры, перыядычных выданнях.

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

“ЭКОША”

(1 раз у квартал, апошняя пятніца апошняга месяца квартала, 16.00)

Мэта:

-фарміраванне ў дзяцей адказных адносін да навакольнага асяроддзя.

Задачы:

- развіццё цікавасці і любові да жывой прыроды;
- саздзейнічанне эмацыянальнага ўспрымання навакольнага свету, прыгажосці прыроды;
- выхаванне маральнай адказнасці і беражлівых адносін да роднай прыроды;
- фарміраванне пазнавальнай актыўнасці дзяцей.

Лукская сельская бібліятэка

“ДОБРЫЯ СУСТРЭЧЫ”

(1 раз у квартал, 2-я субота другога месяца квартала, 17.00)

Мэта:

-арганізацыя культурнага вольнага часу старэйшага пакалення;

Задачы:

- стварэнне добразычлівай атмасферы для інтэлектуальных і духоўных зносін;
- арганізацыя мерапрыемстваў па актуальных тэмах: культурныя каштоўнасці і традыцыі роднага краю, медыцына і творчасць, дом і сядзіба, прыгажосць і здароўе;
- павышэнне жыццёвага і духоўнага патэнцыялу чытачоў сталага ўзросту.

Палужская сельская бібліятэка

“САРДЭЧНАЯ РАЗМОВА”

(1 раз у два месяцы, апошняя субота другога месяца, 14.00)

Мэта:

-арганізацыя вольнага часу жанчын і пажылых людзей.

Задачы:

- падтрымка жанчын і пажылых, уцягванне ў жыццядзейнасць бібліятэкі;
- арганізацыя работы па раскрыццю творчых здольнасцяў удзельнікаў аб'яднання;
- правядзенне мерапрыемстваў, якія садзейнічаюць сяброўскім зносінам;
- ажыццяўленне сувязі пакаленняў.

Варанчанская сельская бібліятэка

“СУБЯСЕДНІК”

(1 раз у квартал, апошняя субота другога месяца квартала, 17.00)

Мэта:

-правядзенне вольнага часу жанчын з карысцю.

Задачы:

- вывучэнне інтарэсаў і запытаў жанчын з мэтай іх задавальнення праз сістэму інфармацыйна-масавых мерапрыемстваў;
- рэалізацыя творчых здольнасцяў;
- развіццё пазнавальных навыкаў жанчын;
- павышэнне жыццёвага і духоўнага патэнцыялу.

Райцаўская сельская бібліятэка

“КЛЕАПАТРА”

(1 раз у квартал, 3-я субота апошняга месяца квартала, 18.00)

Мэта:

-развіццё эстэтычнага густу ўдзельнікаў аб'яднання.

Задачы:

- выхаванне лепшых якасцяў жанчыны-маці, жанчыны-гаспадыні, жанчыны-каханай;
- фарміраванне ўяўленняў аб маральных нормах зносінаў, этыкету, навыках эстэтычнага павядзення;
- навучанне законам прыгажосці, правілам этыкету.

Некрашэвіцкая сельская бібліятэка-клуб

“У КОЛЕ СЯБРОЎ”

(1 раз у квартал, 3-я субота другога месяца квартала, 19.00)

Мэта:

-далучэнне падлеткаў да агульначалавечых каштоўнасцяў: ўласнае жыццё і здароўе, сям'я, любоў да бліжняга, прафесійнае самавызначэнне, самарэалізацыя.

Задачы:

- прыцягненне падлеткаў да чытання, прапаганда кнігі, бібліятэкі;
- садзейнічанне ў вызначэнні грамадзянскай пазіцыі ў папярэджанні правапарушэнняў сярод непаўналетніх;
- выхаванне этычных і эстэтычных нормаў паводзін, духоўных і маральных якасцяў у падлеткаў;
- арганізацыя вольнага часу ўдзельнікаў аб'яднання.

Красненская сельская бібліятэка

“УМЕЛЫЯ РУЧКІ”

(2-я серада кожнага месяца, акрамя чэрвеня, ліпеня, 16.00)

Мэта:

-развіццё творчых здольнасцяў дзяцей праз выхаванне працавітасці, цярылівасці, узаемадапамогі.

Задачы:

-развіццё фантазіі, увагі, памяці;

-выхаванне эстэтычнага густу, пачуцця прыгажосці, павагі да працы, гонару за выкананую работу.